

## № 1. Ганьне Бабарэцы

8/VI-1925 г.

Мілай Анечка!

Вось я ўжо і ў Крыму, зусім недалёка ад мора, але ня вельмі і блізка. З вакна глядзіш, бы от, здаецца, рукой падаць, а станеш ісьці... але я яшчэ не хадзіў. Бачыш, тут усё горы ды горы, лагчыны да лагчыны. Вось і наш дом гэты „Буюрнус“ таксама ў лагчыне, а кругом горы, быццам яго ціснуць, быццам насядаюць — такое першае ўражаныне. Дык вось калі куды йсьці, то тут трэба парабіць такіх кругоў, што сам чорт не разъбярэ, куды і як ідзе тая дарога.

Прыехаў я ўчора, значыць, 7 чэрвеня а гадзіне 3 у Сімфэропаль. А тут дажджы дажджом, дык каб на іх ліха — да холад, ведаеш, страшэнны. Вось у такую гэта пагоду і пакаціў гэта я на аўтамабілі ў гэты самы Буюрнус. (Рабпросаўскага не было. Ехаў на нейкага акцыянэрнага т[аварыст]ва — 10 р. 40 к.) Аказваецца, да гэтага Буюрнуса ад Сімфэропала каля аж 80 вёрст — да ўсё ж па гарах ды па гарах, зьвілінаў нарабілі чортаву гібелль едучы. А дождж сабе смаліць ва ўсю іванаўскую. Але аўтамабіль быў закрыты брэзэнтам. Так што нічога. Ды тут яшчэ такая рэч. Ведама, горы. Хмары сабе лязць па гэтых горах, як блуднае якое стада. Дык вось тут дождж, а праедзеш крыху — і пагода харошая. От так, значыць, у перамешку. Але ўсё—такі покуль прыехаў у Буюрнус, дык гаварыць было цяжка і загадчык думаў, што са мною не зусім добра. Ажно к вечару нічога. Усё прайшло. А прыехаў я так а гадзіне 3, бо яшчэ к абеду трапіў. Ды таکое здарылася ў дарозе. Шофэр, ведаеш, па дарозе забег у адзін рэстаран ды перакінуў шклянку віна, то яму крыху і закруціла ў галаве. Вось ён і правароніў Буюрнус, ды завёз мяне аж [пад] самую Ялту. Гэта 15 вёрст за Буюрнусам. Але там былі ня доўга. Зараражжа завярнуўся і назад. Даставіў на месца. Дык я на яго ня вельмі й злаваў, бо хоць даэмна паглядзеў на Ялту. А ведаеш, тут прыгожа. Але аб гэтым я ў другім лісце напішу.

Вось прыехаў я ў Буюрнус. Тут зараз загадчык мяне накіраваў у ванну, потым к доктару. Ну вось, праўду буду казаць, што сказаў доктар. Слухаў доўга. А потым вось што: вярхушкі лёгкіх, кажа, сталі псавацца, але ніякага там працэсу яшчэ няма. Сільнае малакроўе і поўнае нэрвовае рас[с]трайства, змотанастыць. З прычыны гэтага час ад часу няправільна работае сэрца (не заўсёды, але так перарывамі). І вось што парайў: штодзень раніцою рабіць халодныя абціраныні. Потым а 9 гадзіне раніцы прымаць на беразе мора сонечныя ванны, паслья чаго не купацца, а толькі акунуцца раз у мора. Потым паслья сънядання і абеду абавязкова 1 гадзіна адпачынку ў цені. Рабіць прагулкі толькі дзеля прагулкі, з адпачынкамі і нядоўгія, каб не ўтамляцца. Потым парайў, каб нічога ані чытаў, ані пісаў (гэта знача, каб поўны вумсцьцівенны пакой быў). Вось, любенъкая, як стаяць справы. Праз тыдзень зноў пайду да яго. Я думаю, што крыху папраўлюся. У тым пакоі, дзе я, пяць чалавек — сталья, а таму ціха. У другіх шумна. Кормяць чатыры разы на дзень. Можна сказаць, добра.

Сёньня—ж іду ў Гурзуф, даю тэлеграму, бо ліст, напэўна, дастанеш праз дзён 5.

Любенъкая. Адна толькі просьба да цябе — не непакойся за мяне і ня скучай.

Моцна—моцна цалую Цябе —

Твой Адзя.